



На селе можно жить не хуже, чем в городе

Делегат шестого Всебелорусского собрания
Валентина Кириенко, руководитель Жгунского
сельского Дома культуры, – об изменениях, которые
нужно внести в законодательство, патриотическом
воспитании молодежи и ожиданиях от форума

с. 2

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

ДОБРУШСКИ КРАЙ

№6 (11024)

Субота

23 студзеня 2021 года

Гучныя імёны перамог



Каманда гімназіі стала самай выніковай на алімпіядзе

Пяць дыпламаў – вынік удзелу каманды раёна
ў абласным этапе алімпіяды па вучэбных прадметах

Ці спраўдзіліся спадзяванні дабрушан? Аб гэтым «ДК» пацікавіўся ў намесніка начальніка
аддзела адукацыі райвыканкама Валянціны Лапіцкай.

– Выступленне нашай каманды лічым паспяховым, – адзначыла суразмоўца. – У мінулыя гады
мы стабільна атрымлівалі па сем дыпламаў, былі і рэкорды ў паўтара дзясяткаў іх. Тым не менш,
кожная сёлетняя перамога для нас вельмі значная.

(Заканчэнне – на 2 с.)

В интересах людей

Проблемы есть, бюджет и решение



На кого надеются
жители Васильевки,
обратившиеся за
помощью к
руководителю
районной власти

с. 5

Творчество

Техника плюс мастерство



Художник-самоучка
из Добруша создает
прекрасные
образцы
иконописи

с. 6

По поводу

У Татьяны – именины



Кому из
жительниц района
посчастливилось
получить
дополнительный
зимний
праздник?

с. 7

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 8.23
Луна

24, 25 января – в Близнецах,
26, 27 – в Раке



Первая четверть

24 января

НОЧЬЮ +3...+4
ДНЕМ +3...+4

Пасмурно.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный 3-6 м/с.

25 января

НОЧЬЮ +2...+3
ДНЕМ +3...+4

Пасмурно.
Дождь.
Ветер ю.-восточный 4-6 м/с.

ТЕМА НЕДЕЛИ

С позиций эффективности и социальной справедливости

От инвестпрограммы до вопросов агроэкотуризма.
Что еще обсуждали на совещании Александра Лукашенко
с руководством Совмина

На повестке дня – обсуждение ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.

По словам Главы государства, документы касаются формирования инвестиционной программы на текущий год и реализации отдельных наиболее значимых проектов.

О Госинвестпрограмме и коммерческих проектах

Александр Лукашенко обратил внимание, что не должно быть и перекосов, особенно в нынешних условиях продолжающейся пандемии COVID-19, непростой обстановки в мире. Возможно, строительство тех или иных объектов, которые не дадут быстрой финансовой отдачи, можно было бы перенести на последующие годы.

«Меня интересует, насколько

ко выверен и оптимален этот перечень, который мы вносим в государственную программу. Нет ли в нем излишеств? Обосновано ли финансирование каждого объекта?» – обозначил вопросы Александр Лукашенко.

О деятельности хозяйственных обществ

Говоря о вынесенных на совещание корректировках законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ, Президент отметил, что сюда вошли положения, которые за счет мер финансового оздоровления позволят улучшить экономическое состояние предприятий, привлечь дополнительный капитал, стимулировать руководителей на эффективное развитие.

Президент обратил внимание, что некоторым предприятиям уже по несколько раз оказывалась поддержка в той или иной форме. Но этим самым нельзя убивать инициативу руководителей на тех предприятиях, где стараются работать эффективно и рас-

«Во главе должны быть целесообразность, экономическая эффективность и социальная справедливость»

считывают на собственные ресурсы.



считывают на собственные ресурсы.

О поддержке агроэкотуризма

Глава государства отметил, что благодаря созданным в последние годы условиям возник новый сектор экономики, который получил мощное развитие. Речь об агроэкотуризме. По словам Александра Лукашенко, за 14 лет число объектов агроэкотуризма выросло в 80 раз – с 34 до почти 3 тыс. В 2020 году они приняли более полумиллиона гостей.

«При этом услуги туризма стали очень популярны как

среди гостей нашей страны, так и белорусов, особенно в период пандемии, когда большинство стран для путешествий закрылись. Последние события показывают, что спрос на этноотдых во всем мире будет только расти», – заметил Президент.

Он поручил правительству в ближайшее время досконально изучить функционирование агроэкоуслуг, чтобы не оказалось так, что поддержка оказывается тем, кто под прикрытием туристических услуг занимается иным бизнесом.

По материалам БелТА
Фото БелТА



Делегат VI Всебелорусского
народного собрания
Валентина КИРИЕНКО:

«На селе нужно больше внимания
уделять патриотическому
воспитанию молодежи»

«Идешь по селу – сердце радуется»

Валентина Кириенко в Добрушском районе человек уважаемый. Десять лет возглавляла сельсовет в Демьянках, затем была председателем Жгунского сельисполкома. Вместе с односельчанами благоустраивала деревню, отдавая родным местам всю душу.

Уйдя на пенсию, Валентина Леоновна не захотела сидеть сложа руки. Сейчас она руководит Жгунским сельским Домом культуры, являясь ярким примером реализации национальной стратегии «Активное долголетие – 2030».

Участие во Всебелорусском народном собрании Валентина Кириенко примет впервые. Вопросы, которые волнуют делегата форума, касаются сохранения и укрепления национальных культурных традиций, совершенствования форм работы по оказанию платных услуг. А также культурного обслуживания сельчан: организация акций, флешмо-

бов и других интересных форм работы для различных слоев населения.

– Проводя мероприятия, нужно, прежде всего, учитывать интересы молодых людей. Мы должны идти в ногу со временем, – говорит Валентина Кириенко.

Депутату сельсовета, старейшине органов управления и самоуправления, Валентине Леоновне как никому близки проблемы человека на селе. И ей удавалось их решать при содействии районных властей и местного хозяйства – ОАО «Жгунское»: в населенном пункте заменили электролинию, провели водопровод, уложили новое дорожное покрытие. Вместе с сельчанами она занималась сносом пустующих домовладений, на месте которых строились дома для специалистов и работников сельского хозяйства.

– В Жгуно-Буде, к примеру, вместо полуразваленного здания бывшего сельсовета теперь возвышается старообрядческая церковь, – отмеча-



ет Валентина Кириенко. – На улицах деревень появились малые архитектурные формы, декоративные колодцы и пруды. Летом газоны благоухают цветами. Идешь – и сердце радуется.

Валентина Леоновна подчеркивает: такие результаты были бы невозможны без участия жителей села. И без поддержки Главы государства. По убеждению собеседницы Александр Лукашенко много делает для того, чтобы у каждого белоруса была возможность построить домик в деревне и закрепиться на земле.

Ольга АСТАПЕНКО
Фото Евгения УСТИНОВА

Гучныя імёны перамог

(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)

Прычына – пандэмія каронавіруснай інфекцыі, якая ў другім паўгоддзі мінулага навучальнага года вымусіла школы перайсці на дыстанцыйнае навучанне.

У актыве гімназістаў – чатыры з пяці атрыманых камандай раёна дыпламаў.

Сёлета раён прадставіла каманда ў складзе 23 чалавек. Самая шматлікая – з гімназіі. Акрамя вучняў гарадскіх школ у яе ўвайшлі рабяты з аграгарадкоў Кругавец-Калініна, Карма, Перарост, Насовічы. Такая багатая геаграфія ўдзельнікаў таксама звязана з пандэміяй. Сёлетні раённы этап алімпіяды праходзіў у спрошчаным фармаце.

– Каб абараніць дзяцей ад інфекцыі, прынялі рашэнне выконваць алімпіядныя заданні ў сваіх школах. Але ў прысутнасці прадстаўніка аддзела адукацыі, – паведаміла Валянціна Лапіцкая.

У адрозненне ад раённага абласны этап праходзіў па ранейшых правілах. Самай выніковай аказалася каманда гімназіі. Чатыры перамогі з пяці, якія заваявалі прадстаўнікі раёна, належаць гімназістам. Пальма першынства – у гуманітарыяў. Дыпламы трэцяй ступені па беларускай мове атрымалі 11-класніца Аляксандра Бурава і 9-класніца Анастасія Сокалава. Усяго 0,25 бала вырашылі лёс першага месца па рускай мове. На жаль, не на карысць дабрушанкі Анастасіі Салдатавай. Яна атрымала дыплом другой ступені. Мара ўбачыць на ўласныя вочы старажытныя слаўтасці Еўропы паспрыяла захапленню Віталія Козыра геаграфіяй. На алімпіядзе ён атрымаў дыплом трэцяй ступені па любімым прадмеце. Паліна Міхедава з СШ №1 адзначана дыпламам за веданне англійскай мовы.

Наталля ВАСІЛЬЕВА

НА СВЯЗИ

25 января с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-68
пройдет прямая телефонная линия с участием
Надежды Владимировны ШУКАЙЛОВОЙ,
начальника отдела землеустройства райисполкома.

29 января с 11.00 до 12.00 по телефону 5-58-82
пройдет прямая телефонная линия с участием
Ольги Владимировны СЫЧЁВОЙ,
председателя суда Добрушского района.